

ПАЗЫКА УМАЦАВАННЯ АБАРОНЫ СССР

Дев'ять років назад робітничо-чугуннікі вступили до Урада з просябою випустити, у адказ на глушину замисли ворога, нову пазыку — пазыку умацавання абароны Советскага Саюза.

«Веліка і свідчэнна, — пісалі ў сваёй рэзалюцыі робітничо-чугуннікі Ленінскай чыгуны, — выявіліся ўсіх працоўных пазыкі і дыверсантаў, шпіёнкі, да ўсіх тых, хто хоча алаганіць квітнеющую советную зямлю смардзючым ботам германскага фашызма».

У адказ на глушныя алаганнія ворогаў народ ішоў пачынаць агітацыю вакол партыі Леніна — Сталіна, вакол вялікага правадыра народаў таварыша Сталіна. Мы ўдаскарэлі рэвалюцыйную пазыку, нашымі якасцямі сваёй работы і зробім нашу краіну непрыступнай крапцю.

У адказ на спробы ворагаў і зрадніцкіх рэвалюцыянаў магучнасці і абароназдольнасці СССР звычайна да советскага Урада з просябой выпустити новую пазыку — пазыку умацавання абароны СССР».

Просьбу чыгуначнікаў падтрымалі мільяны працоўных нашай краіны. Тысячы рэвалюцый, тэатраў, пісем робітчы і калгаснікаў, чырвонаармейцаў і камандзіраў, маркоў і афіцэраў, служачых і інтэлігентнаў панесліся з усіх канцоў нашай радзімы ў адказ урада. І ва ўсіх гэтых пісьмах, тэлеграмах, рэзалюцыях — патрабаванне аб умацаванні пазыкі чыгуначнікаў абароны СССР.

Ішоў наступач жададзіны працоўных горада і калгаснага асобы, Совет Народных Камісароў СССР доручыў Наркамфінансу СССР прадставіць у самы кароткі тэрмін на падпісанне Урада праект закона аб выпуску «Пазыкі умацавання абароны Саюза ССР».

На патрабаванне народа пазыка гэтымі днямі будзе выпушчана. Вестца аб гэтым сустракаецца працоўнымі з велізарным задавальненнем. З краі ў краі неабсяжнай нашай радзімы ўзняўся голас магучай хваля патрыятычнага советскага людзей.

Пазыка на пазыку забудзі перагаварылася ў нашай краіне ў дэманстрацыйна-насакарнавай сілы Советскага Саюза, у дэманстрацыйна любі і адданасці народу партыі Леніна — Сталіна, советскаму ўраду, радзіме. Так было ва ўсе гэты выпускі пазык советскага дзяржаўнага. Былі 50 мільярд працоўных нашай радзімы з'яўляюцца трымацілімі аблігацый «Пазыкі другой п'яцігодкі». Нема сумнева, што гэта армія советскага патрыятычнага агульнага ілі пазыкі на «Пазыку умацавання абароны СССР». Гэта будзе новая магучая дэманстрацыя адданасці кампартыі і партыі і ўрада. У свеце няма партыі, якая карысталася б такою любов'ю і даверам народу, якімі карыстаецца наша левіцкая партыя. У свеце няма ўрада, які б карыстаўся такім падтрыманнем робітчы і сялян, які карыстаецца наша советская дзяржаўна.

Пазыкі, якія ўрад выпускае, карыстаюцца сярод працоўных нашай краіны выключнай папулярнасцю. Дастаткова ўспомніць, што «Пазыка другой п'яцігодкі» (выпускі чацвёртага года) была размешчана на працягу найбольш больш месца на суму 4 мільярд 801 млн. 226 тыс. рублёў.

Гэта — наказальны рост дабрабыту працоўных мас у нашай краіне. У працягу жабырацкага заробку рабочых капіталістычных краінаў у нас пачынаюцца павышацца заробатная плата рабочых і служачых. У 1928 годзе фонд заробатнай платы рабочых і служачых Советскага Саюза склаў 8 мільярд рублёў, у 1936 годзе — звыш 71 мільярд рублёў! Такі рост фонда заробатнай платы — за 8 год амаль у 9 раз!

Паралельна з гэтым партыя і ўрад пачынаюць выкуп пазыку вярнуць разрабных цін на харчовыя і прамысловыя

тавары. Звыш пачынаюць ўрады ішоў пачынаць на рад прадметаў шырокага ўжывання. Гэта пачынае адзінае пры умовнае матэрыяльнае отагошча робітчы і калгаснага самі і ўмацава іх нападзенні.

Наказальны ў гэтым сенсе даным аб росце ўладаў у ашчэдняе хвас. Да пачатку гэтага года астатак ўладаў навошніцтва ў ашчэдных хвасх СССР перавышаў 3.500 мільярд рублёў. За першыя пачынае месяцаў гэтага года пачынаюцца новых уладаў на 384 мільярд рублёў. Такія лічбы. Яны гавораць аб няўхільным росце дабрабыту працоўных Советскага Саюза.

Нашы пазыкі садзейнічаюць індустрыялізацыі краіны, росту жыллівага і коммуналнага будаўніцтва, росту культуры, умацаванню абароназдольнасці СССР. Гэта горада выдана масам працоўных і таму горада выдываюць сваю гатоўнасць актывна ўдзельнічаць у рэалізацыі новай пазыкі.

«Мы не хочам вайны, але лепшым спосабам умацавання нашай абароны з'яўляецца ўмацаванне абароназдольнасці Советскага Саюза. Свае працоўныя рублі мы з велізарнай радзімо аддаём дзяржаўна і ўвешчаны ў тым, што дэкабрыя Чырвоная Армія, якая зраў стаяць непераможнай сілай на граніцах краіны соцьялізма, стане яшчэ больш магучым аплотам мірнай пазыкі Советскага Саюза».

Так запісалі ў сваёй рэзалюцыі робітчы Ленінскага завода імя Серго Орджанікідзе. Разам з імі мільяны працоўных з радзімо панесуць свой духавны заробак у пазыку соцьялістычнай дзяржаўна.

Многія згуртаван советскі народ вакол сваёй партыі і свайго ўрада, вакол таварыша Сталіна. Вяземнай любов'ю народу ажуржана магучая Чырвоная Армія. На падтрымку вайсковых ворагаў советскай дзяржаўна народ аддае ішчэ большым умацаваннем абароназдольнасці краіны. Падпіска на новую пазыку пачынае стаць і стане магучай дэманстрацыя несакарнавай сілы нашай радзімы і блізкавай гатоўнасці кожнага працоўнага стаць на абарону.

Правадзене падпіскі на пазыку — адказнае палітычнае кампанія. Яе ні ў якім выпадку не гэта прамаўляць саміх. Партыйныя арганізацыі абавязаны ступіць як ва ўсеабярэненні, Нельга дупіць, каб арганізацыі бок справы адстаў ад палітычнай актывнасці мас. Гэта будзе б неадрадзальна пазыкай.

Кожны грамадзянін пачынае ведаць аб выпуску пазыкі і аб яго мэтах. Кожнаму грамадзяніну пачынае быць растлумачана, чаму важны яго ўдзел у падпісцы на пазыку. Кожнаму пачынае быць растлумачана роля добравольнасці такою падпіскай. Гэтага можна будзе дасягнуць тым, што ўсе орокі большавіцкага актывна і прапачыны будучы пачынаюць у год. Ужо зараз неадкладна кожнаму партыйнаму і прафесіянальнаму арганізацыям абавязана пачаць палітыка-растлумачальную работу на пазыку.

Вялікая ў гэтых адносінах роля друку. І са старога газет, і шляхам выдання лістовак і плакатаў наш друк абавязаны шырока папулярнаваць пазыку. Разам з партыйнымі, комсомольскімі, советскімі і прафесіянальнымі арганізацыямі ўвешчаны наш друк трымае разам экзампляр на ўмешнае ўначалі і арганізаваць пачынаюць актывнасць мас. Экзампляр гэты пачынае быць вытрыман на выдатна!

На прапанову працоўных новая пазыка называецца «Пазыка умацавання абароны Саюза ССР». Працоўнаму Советскага Саюза дорага соцьялістычная радзіма, советская зямля, ні адной ядзі ішоў мы ніколі нікому не аддадзім. Удзельнічаць у пазыцы, якая мацуе абарону соцьялістычнай радзімы, — справа гонару кожнага працоўнага!

(ПРАВДА)

ГАЛАСУЕМ ЗА ПАЗЫКУ АБАРОНЫ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА

МЫ БУДЕМ НАПЕРАДЗЕ!

Нечуванне па размерах і па сваёй марочнасці шпіёнскага зрадніцтва кучкі эвалюцыйных агентаў, алоўжыўшых акаваным і даверам, спытаныя на і пачынаюць аморэна і агіт. Але раскрываюць ішоў, падкрэсліваючы нашу магучнасць, напачынае нас пачынаюць ўдзельнічаць партыі, органам НРВД і поўнай умешнасцю ў канчатковым зышчэнні ворагаў народу. Уб-ж гэты выпадак нападзе на ўсіх нас вялікі зачыні.

Лічывыя вынікі зрадніцкай дзейнасці кучкі шпіённага патрабуе апрача штодзённага павышэння пільнасці таксама і матэрыяльных зятроў. Мы ўсе як адзіны пачынаюць дзяржаўна, пачынаючы часна на выпускаемую пазыку абароны. Мы пачынаюць помніць, што ад хутчэйшай лічывыя вынікі шпіёнскай дзейнасці адзекі наш дабрабыт, дзейнае мірава будаўніцтва соцьялізма, тое будаўніцтва, якое даю магучнасць нашым героям-дзетчыкам заваяваць Пачыны пачынае і арабы беспаскарна перадаць праз Пачыны пачынае ў Амерыку, якое даю магучнасць перадаць перша месца на паражскай сусветнай выстаўцы.

Акадэмік Ф. О. ГАУСМАН.

ГРОЗНАЯ ПЕРАСЦЯРОГА ВОРАГАМ

Радасную вестку прынеслі нам газеты: халадніцтва маскоўскіх чыгуначнікаў, падтрыманне ўсіх працоўных нашай краіны, аб выпуску новай пазыкі ўрада задаволены.

Кожны робітчы, калгаснік, кожны чэсны грамадзянін Советскага Саюза з вялікім задавальненнем сустрае гэта радзімо ўрада і хвала аддаць свае абароны і умацаванню абароназдольнасці нашай любімой радзімы. Гэта будзе грозная перасцярога ворагам. Ніякая шпіённа не парушыць нараданага адзінаства ў нашай краіне. Усе ядзіныя галі, як-бы яны ні масіраваліся, будуць вызлучены нашай слававай советскай разведкай.

Вышэйшым рэвалюцыйнаму пільнасці. Зробім кожны завод, кожную фабрыку непрыступнай крапцю абароны.

ПАШЫБ В. А.

Фармаўшчы-стаханавец ліцейнага цеха менажка станіа-будаўнічага завода імя Мірва.

УСЁ АДДАМО НАШАЙ РАДЗІМЕ

Пачынаюць свабоду не захочацца пачынаць. Роўнараце ўсіх кампартыянаў, прафесій, жанчын, аднолькава для ўсіх правы на асэту і дзейнасць, вызваленне ад прыгнёту прымуовай рэаліі, права на прапу і адпачынак, культ свабоднага чалавека — усё гэта такія дары нашай вялікай рэвалюцыі, аб якіх магуча толькі марыць лепшым людзям у кантальна-лічывым дзяржаўна, а ў нашай краіне яны — рэальная магучасць.

Траба пераішоў ўсё гэта, і

БОЛЬШ МАГУТНЫХ ТАНКАУ І САМАЛЁТАУ

З вялікім задавальненнем пагартыя-сачны калектыў менажка кандыцёрскай фабрыкі «Комунарка» сустрае прапанову маскоўскіх чыгуначнікаў аб выпуску пазыкі для умацавання абароназдольнасці Советскага Саюза.

«Увешчаны наш рабочы калектыў, — кажа стаханавца махаладзья пра т. Эпштэйна, — з радзімо далаучаецца да халадніцтва маскоўскіх чыгуначнікаў аб выпуску пазыкі ўмацавання абароназдольнасці нашай краіны. Пабудуем больш магучых танкаў і самалётаў, каб Советскі Саюз стаў

такі кожны вярнуць, што згуба чаго-будзь з гэтага роўназначна асабістай пачынаць.

У нашай краіне, перажываючай пачынаюць гераічную эпоху чалавечства, усё як адзіны, гатовы сваёй самаадданай работай на адказнейшых і небаспечнейшых участках, сваім актывным удзелам у дзяржаўных пазыках мадаваць магучнасць советскай дзяржаўна.

Прафесар Е. В. КОРЧЫК.

НЕ БЫЦЬ ФАШЫСТАМ НА НАШАЙ ЗЕМЛІ!

Войны Маскоўскай прадатарскай дзяржаўна ішоў таварыша Сталіна і чырвоныя чыгуначнікі выдываюць волю ўсяго народу аб неабходнасці выпуску пазыкі абароны. Наша соцьялістычная радзіма пад кіраўніцтвам вялікага правадыра народаў таварыша Сталіна выраза ў пачынаюць сад усю чалавечства. Працоўныя ўсё свету глядзяць з захваленнем і з поўнай надзеяй на нашу советную, радасную радзіму.

Фашысты, трафісты, правы шпіёны і дыверсаны ўсімі сіламі імкнучыся анішчыць самага лепшых заваявані працоўных, крывей эстапіды нашу бацькаўшчы-

ну. Ім гэта не ўдасца! Чырвоная Армія, любімая ўсім народам, пад кіраўніцтвам жалезнага марша тав. Варашылава і правадыра таварыша Сталіна адб'е ўсялякі спробы ворагаў загубіць заваявані Вялікага Кастрычніка.

Мы ішчэ больш умешныя нашу непераможную Чырвоную Армію. Ніякі шпіён, зраднік Тухачэўскі і Убарэвіч не аддасць аслабіць яе магучнасць.

Пазыкай абароны ішчэ больш умешнымі сталі быць пазыкі чырвонаармейцаў-стаханавцаў.

Не быць фашыстам на нашай зямлі! Паст Пятрусь БРОУКА.



Ансамбль гарманістаў М-скай часці. Фото Грунфеста.

У палоне ў класавага ворага

Велізарны перамогі двух сталінскіх п'яцігодкаў, рост тэхнічнай зурочнасці нашай прамысловасці і поспехі стаханавскага руху вывоабяюць перадавыя навукова-даследчыя ўстановы выключна адказныя задачы па абавязанню перадавой тэхнічнай мыслі на ўвешчаны і вырашэнню вельміважных праблем народнай гаспадары, па расшырэнню вытворчай базы, шляхам адшукавання і скарыстання новых сыравінных рэсурсаў, па асабненню прыродных багачаў і т. д.

Ішоўчы ў Беларусі Навукова-даследчы інстытут прамысловасці гэтыя асноўныя задачы не выконвае. На працягу самі год інстытут з'яўляе каля 15 мільярд рублёў, а афектыўнасць яго праробленых работ звыш нізкаманя.

За апошнія тры гады з намечаных 399 навуковых тэм закончана распрацоўка і ўжарэна ў вытворчасць літаральна некалькі лічывых тэм. Ім і то дугарадных, у большасці носячых характар тэхнічнай запамогі заводам па асабненню таго ці іншага прапусу вытворчасці.

Прычыны такой ганебай работы становіцца дэсны, калі скажаць, што ў інстытуте гаворыць аб ардуаль ворагі інстытуту, шпіёны, трафісты, нападчы і ішчэ контр-рэвалюцыйная нечысць (Слонім і ішчэ). Яны ўскідаюць тармажкі рагорэарганізацыі навукова-даследчай работы, па-шкодніцку аказваюць рад закарчаваных тэм, ігноравалі патрабаванні прамысловасці і стаханавскага руху. Партыйная арганізацыя страціла большавіцкую пільнасць. Іна не змагла выкрыць гэту кучку вятроўнікаў. Але і пасля таго, як гэтыя ворагі лікаў выкрыты органам НРВД, новае кіраўніцтва інстытута, замест ачысткі анархія, прынявае на работу ў якасці «спецыялістаў» людзей, неўзабаве таксама выключыць іх ворагаў.

Вораг народу Патрыція знашоў прытулак у інстытуте: з ім наліскаў, і ад сапутным каакедэмікам». Дырэктар інстытута, ён-жа акадэмікам». Дырэктар асабіста праскарата партыю, Тужыкаў асабіста пачынае адносіцца да гэтага ворага народу. Тужыкаў называе Патрыція начальнікам ўзломскага, выдывае яго кіраўніком ву-

чонага советскі інстытута, даруе яму рад сакаротных работ. Па рэкамэндацыі партыі гэты-ж фашысцкі агент калупіцца ў рэдалогію насеннай газеты інстытута. Карыстаюцца пачынаючы спелатой партыйнай арганізацыі, Патрыція свабодна прапачыць сваю шкодніцкую работу за самага яго ашыту.

Тут-жа ў інстытуте пачынаюцца шкодніцкія Каржалеўскі. Велючы аб тым, што Каржалеўскі расей асуджае за шкодніцтва, Тужыкаў выносу яго начальнікам Практычнага бюро і стараецца яго рэабілітаваць.

Такой-жа навагай карытаецца ў Тужыкаў шпіён Баркоўскі. Яго вылучаюць старшыня секцыі навуковых работнікаў і ў члены маскоўна.

Да неадрадзальных сігналаў і прамых патрабаванні асобных работнікаў інстытута аб выгнанні гэтай групы шкодніцкаў і шпіённаў кіраўніцтва інстытута не хачела прыслухоўвацца, а наадварот — стараецца ствараць ім спрыяльныя ўмовы для «работы».

Інерцыйнае становішча робітчы інстытута гаворыць пра тое, што кіраўнікі яго, ды і ўсе партарганізацыя інстытута, не ўлічылі для сабе патрэбных уракаў з усіх шкодніцкіх спраў, якія ў іх былі, не арабілі для сабе вывадаў з рашэнняў літэраўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна. Ніякай барацьбы з выключы шпіёнства, з астатакмі слоімшчынымі ў інстытуте няма. Людзі супакоіліся на тым, што хоць без іх зямляюць, але выкрыты і забрана некалькіх ворагаў народу. Гэта шкодныя беспаскарнасць абсалютна нічым не можа быць апраўдана, тым больш што інстытут дагэтуль вельмі засмечан класавар-варожымі, палітычна невадзімымі элементамі. Практычна яго дзейнасць мада чына, па сутнасці, араганізавацца ад перыяда кіраўніцтва інстытутам ворагам народу Слонімам.

Калі пачы гэтаў будавалася коваля пачка (па злічывым коку з торфу) па праекту інжынера Ляшчоны і прафесара Зычынскага. На гэта атрачана звыш 800

тыс. рублёў, але да гэтага часу яна не працуе. Факты неадных аварыяў, атручвання ажуржанага мясцовасці кіслотнымі матэрыяламі і ішчэ, выключыць падзеянне, ці не прыкладана тут шкодніцка рука. Падарэныя выключылі і тое, што тона атрыманнага коку з пачы 4 разы даражэй прывознага дабасасукага.

Кіраўніком аднаго з асноўных сектараў — будаўнічых матэрыялаў — з'яўляецца Дуленіч. У інстытуте яна славіцца не па пачынаючы навукова-даследчай работы, а як энергічная камерсантка, якая ўмешна адбывае грамавыя орокі ў гаспадарчых арганізацыях для выплаты зарплаты работнікам. Ён сектар самы шматлікі — 24 чалавекі. Але ў сапраўднасці ён не можа пачынаючы якімі-небудзь поспехамі на славачэнно сур'ёзных навуковых прап.

Ішоў ў 1933 годзе было пачата вывучэнне бейлі галіны ў орубункім горным адводе на прадмет атрымання фаяса. Калі былі скончаны лабараторныя даследы, намерэўшым прыгатаваць гэтыя скравіны для фаяса, уся работа была атручана. Толькі дасць зноў успомніць аб фаясе. Але і да гэтага часу ніякіх канкретных вынікаў няма. Такі-ж быў і дасць тэм па атрыманню фарфару з мясцовай скравіны, хоць усё ўмовы для выпрацоўкі ў Беларусі ў фаясу і фарфару есь.

Дуленіч, разам з ворагам народу Слонім, усядка тармажкі развіцця распрацоўка такога кантэнта матэрыялаў, які прадзілі, які мае абаронае значэнне. У разе галіны вытворчасці ён можа змяніць шматлікіх дэталі. Слонім, пры ўзле Дуленіч, стараўся скрываць ад запытаўшых арганізацыяў будышчых прадэтэрскай партыі Саюза наліскаў у БССР несакарнавае і прывіраць, звышваўся з іх прадстаўнікоў.

Між ішчымі рэалізацыі пірафілітавай вытворчасці да гэтага часу тармажыць інстытут. Вядома, што Дуленіч была ў асабіста прыняты адносінах з Слонім і фактычна з'яўляўся яго вельміважным намеснікам. Пасля яго выкрыцця яна не парывала з ім сувязі і аказвала яму матэрыяльную запамогі. Для поўнай характарыстыкі тавару Дуленіч траба ішоў далаць, што яна да разы выключылася з партыі. Міжвады ўжылае дума, ці не з'яўляецца яе

дронная работа ў сектары вынікам івалагічнага адзінаства з Слонімам?

Скурацы сектар, узначальваемы т. Асіпенкам, які ў свой час быў запрышан у Кіева Слонімам, за ўвешчаны перадавы саваго існавання не даў абсалютна ні адной грунтоўнай работы. Над некаторымі тэмамі сектар працуе 5—6 год, але выніку пакуль няма. Сектар прадстаўлен самю сабе. Асіпенка той ролі гошы. Разам з тым, ён умешна прапачыць сабе суаўтарства работ, выключыны сваімі супрацоўнікамі, а ад тых работнікаў, якія пачынаюць супроць яго незаконнага суаўтарства, ён стараецца пачынаючы (Пашушона). Звыш неаправада, чаму дырэктар Тужыкаў вылучыў Асіпенку сваім намеснікам, у той час, калі апошні ў інстытуте абсалютна нічым сабе не прапачыў.

Больш усіх быў засмечан шпіёнкімі і шпіёнскімі экзампличным сектар. Тут прапачылі шпіёны Патрыція, Баркоўскі і рад ішчых ворагаў. Замест умацавання гэтага сектара і канчаткова ачысты яго ад варожых элементаў, Тужыкаў прадавае прымаць на работу сумы людзей, якія не ўвешчаны пачынаючы дзяржаўна.

Звыш нічога не робяць тармажы сектар, тармажыць і самаляна група. Тут, як і ў разе ішчых сектараў, звыш запрышаніюць свой рабочы дасць пачыны размыма, халаднічнем з пакоў ў шкоды, пераказываючы пачына, перастаючы праправа, і інстытут атраваць ад прапачынаўшых, і горада стаханавіцка рух, не абавязнае выдываць багаты матэрыял з практычных работнікаў і фабрык.

Уся краіна: вучоныя, інжынеры, тэхнікі, стаханавіцы актывна абярэаўваюць праблемы трапій пільнокаў. Але звыш не арадуе, чаму казакці інстытута да гэтага часу напад на абярэаваць у сабе гэтага важнейшае пачынаючы пытанне.

Вучоны совет фактычна нічога не робіць. Ён не кіруе і не пачынаюць нават тымі ішчачымі навуковымі работамі, якія праправаўшчы савабыны супрацоўнікі. Вучоны совет не абярэаваць тэм і вынікі іх выключына, не займаюцца гэтым і сектары. У выніку асучасныя кантролю і зрыцця ў прамосе праправаўшчы тэм, вельмі часта далавціцца пасля доўгалетняй работы тэмую зноў пераправаць.

Лічыва, што т. Тужыкаў, камплектуемы

вучоны совет, не ўвешчаны туды ні аднаго комітэта навуковага абярэаваўшчы. Ші можна гэта лічыць забывучысцю Тужыкава?

Такое становішча інстытута магло стварацца толькі ў выніку пачынаючы беспаскарнасці, адсутнасці большавіцкай вытворчай дзейнай крытыкі работы. Партыйная арганізацыя інстытута не разгледзела дзеяні ворагаў, не выкрыла іх, а прадаўжае і звыш мірашня з засмечанасцю апарата. Насенная газета інстытута стада супраць класавага ворага. Не выдываюць ў ёй былі ішччаны аліна карыкатура на прыём у партыю, другая — івалаўчонага бунд. Кіраўніцтва насеннай газетай перадавала чалавеку, які не разумее сутнасці большавіцкага друку. Рэдактар-камсаюлет П'ясека пахаладнічае і стараецца дагэляць начальства. Перш чым змяніць пачынаючы крытычныя зямкі на таго ні ішччана кіраўніка, ён спачатку, адзе са зметні ішччана на прахад. А ў некаторых выпадках ён сам прапачыне аўтару змяніць крытыку.

Інстытутам фактычна нічога не кіруе. Наркамінспром, якому ён падпарадуецца, працуе не пачынаючы ім. Дастаткова скажаць, што нарком т. Валцін і яго намеснікі на працягу саміаголова існавання інстытута не знайшлі часу наведзець яго.

Нават пасля выкрыцця групы ворагаў народу, якія займалі адказныя пасты ў інстытуте, не змянілі адносіны наркамінспрома да гэтай важнейшай навукова-даследчай установы. Больш таго, тав. Валцін у савабыны, вылучаючы ад інстытута камісію па абследаванню пачынаючых завадаў, называе старшыняю яе Патрыція, які к таму часу ўжо быў выгнан з Соўнардама і Даржплана. Звыш ішоў і той факт, што кіраўніцтва асабненню коваля пачынае тав. Валцін ларучыў Ляшчоны, ужо раз звышваўся за развал работы.

Гэтыя факты ішччэ раз папярэдаюць правільнасць сігналаў «Звязды» аб тым, што Наркамінспром не арабі абсалютна ніякіх вывадаў з рашэнняў літэраўскага Пленума ЦК ВКП(б), сваю работу не перабуваў, што тут толькі бабачуць аб пільнасці, а практычна нічога не робяць для лічывыя вынікі шкодніцтва.

Р. ДОДЗІН, І. ТУРЭЦІТ.

ВУЧОНЫЯ ВІТАЮЦЬ ПАЗЫКУ АБАРОНЫ

Вучоныя Советскай Беларусі разам з усімі рабочымі і сялянскімі гораца вітаюць прапанову маскоўскіх чыгуначнікаў і рашэнне ўрада аб выпуску пазыкі. Пазыка — орода умацавання абароназдольнасці нашай соцьялістычнай радзімы, а значыць і абароны советскай навуцы ад значаў фашысцкіх вараваў і іх трафіска-праваых і нападчылічывых агентаў. Пашушона і бастрай рэалізацыі пазыкі зробім ішчэ больш непрыступнымі граніцы соцьялістычнай дзяржаўна рабочых і сялян, забаспечым ішчэ больш росеціт советскай навуцы на марысцы прапачынаў чалавечства. Аднадушнай падпіскай на пазыку абароны дакажам беззастэную адданасць работнікаў навуцы бессмертнай сіраве Леніна—Сталіна.

Акадэмік С. Я. ВАЛЬФСОН.

НАШ АДКАЗ ФАШЫСЦКІМ САБАКАМ

УВЕСЬ СВЕТ ЗАХОПЛЕН ГЕРАІЗМАМ СОВЕЦКІХ ЛЕТЧЫКАУ

ЦУДОЎНЫ ПОДВІГ

НЬЮ-ЁРК (буйнейшы порт ЗША), 23 чэрвеня. (БЕЛТА). Пасля перамоў транспаранты палёт у Маскву ў ЗША зрабіў на шырокай масе насельніцтва ЗША куды большае ўражанне, чым усякія іншыя палёты за многія гады.

Друк на ўсёй краіне, уключаючы маленькія прыватныя газеты, прадаўжае каментарыі палёту і абмяркоўвае магчымасць больш цеснай сувязі паміж ЗША і Савецкім Саюзам праз Арктыку.

Адлюстраваныя выявы ўражанна, якое зрабіў палёт на ўсё колы, нават яшчэ антысавецкія газеты, як херстаўская «Сан-Францыска Экземпляр» і інш., а вахалдэнне адлюстравана аб савецкіх летчыках.

Газета «Сан-Францыска Кроўнік» піша, што «столькі бясстрашныя людзі маглі пралетэць такі палёт. Мы шмат чулі аб подвиге савецкіх летчыкаў. Апошні подвиг зроблен на вачах усёго свету ў гэты момант, што гэта — пудоўны подвиг».

Газета «Чыкаго Дэйлі Ньюс» падкрэслівае, што палёт «прымушуе сталіцу Савецкага Саюза бліжэй да нас, чым мы думаем. Мы захоплены гэтымі адважнымі савецкімі летчыкамі».

Газета «Рочестар Нью-Ёрк Экспресс Кроўнік» піша, што летчыкі прамаўляюць новы павераны шлях, які з'явіўся для паўшар'я. Орган газетнага трэста «Спрынг Іовар» — «Сан Францыска Ньюс» — піша, што «Сан-Францыска» вітае савецкіх палярных летчыкаў, якія ўспялі сагнаць дасягненні ў гісторыю авіяцыі і заваявалі сабе права на прызнанне з боку ўсяго свету».

БЯСПРЫКЛАДНЫ ГЕРАІЗМ

ВЕНА (сталіца Аўстрыі), 24 чэрвеня. (БЕЛТА). Швейцарскія газеты захопляюцца бяспрыкладным гераізмам савецкіх летчыкаў, зрабіўшых пералёт Маскву — Паўночны полюс — ЗША.

Газета «Ле Травай» расповядае пералёт Маскву—Паўночны полюс—ЗША як новую перамоу СССР. Газета «Фейе прорхер» публікуе пісьма: «Ранішым у гэтым пералёце з'явіўся той факт, што самалёт ўпершыню ўдалося па правай дасягнуць права Паўночнага полюса ЗША, пакрытым гіганцкімі прастораў палярных абласцей Еўропы і Амерыкі».

БЛІСКУЧЫ УЗОР МУЖНАСЦІ

ПАРЫЖ, 25 чэрвеня (БЕЛТА). Партбюро ЦК кампарты Францыі паслала на ступінае прызнанне героям Савецкага Саюза т. Чалаву, Байдукову і Велькову; «Партбюро шле брашэры прызнанне трох савецкіх летчыкаў, якія з'явілі Маскву з Амерыкай праз Паўночны полюс. Гэтыя героі далі бліскучы ўзор мужнасці і мужнасці і пакрылі славай савецкую авіяцыю, якая папярэе чалавечыя магчымасці, у той час як фашысцкая авіяцыя накрывае сабе бяспею і ганьбай забавляючы жывымі і дзяцей у Іспаніі».

ПАВЕДАМЛЕННЕ ПАЛІТБЮРО

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 24 чэрвеня (БЕЛТА). Сёння ранішам пад старшынствам генеральнага сакратара ЦК камуністычнай партыі Францыі тав. Марселя Тароза адбылося пасяджэнне палітбюро ЦК партыі. Пасля пасяджэння было абвешчана паведамленне, у якім гаворыцца:

Палітбюро, разгледзеўшы палітычнае становішча, створанае «вар'яжэйшым адстаўкай урада Леона Блюма, прымае да ведама заявы Шотана адносна працягнення ў жыццё праграмы народнага фронту новым урадам, намагаючыся ў гэтым навіну будучы зладзіць партызанскімі камуністамі.

ЦК КОМПАРТЫ ФРАНЦЫІ

Компарты будзе таксама, як і ў мінулым, змагацца за прымяненне праграмы і захаванне адзінства народнага фронту барацьбы за хлеб, свабоду і мір».

Заслухаўшы даклад тав. Марселя Катана, палітбюро выказала задавальненне першымі вынікамі дасягнутымі пры сустрэчы дэлегатаў Камуністычнага Інтэрнацыянала і Работнага Саюза Інтэрнацыянала ў Анемазе. Палітбюро выказвае намер, што гэта першая сустрэчка з'явіцца адпаведным пунктам для агульнай міжнароднай дзейнасці ў дапамогу іспанскаму народу.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

Бюро друку Урада краіны баскаў абвешчала наступнае паведамленне, перадае агенства Гава: Супраціўленне рэспубліканскіх часцей прадаўжаецца ў раёне руднікоў Біскай, дзе вораг робіць моцны націск на пазіцыі рэспубліканцаў, скарыстаўшыся вялікаю колькасцю бомбардыроўшчыкаў. На працягу ўсяго дня 23 чэрвеня праціўнікі неадарозна прававалі праціўніц у Ла Арбоіда. У гэтым раёне ўзвес яшчэ адбыліся праявы сваткі. 23 чэрвеня быў вельмі няўдалым днём для фашысцкай авіяцыі. Напым сілам удалося прагнаць фашысцкія самалёты і зладзіць важныя пазіцыі каля дарогі, якая вядзе з Арсіага (на захад ад Біскай) у Гордухула. У час гэтых баёў фашысцкая авіяцыя лініі раз паказала сваё варварства, абстрэльваючы з кулямётаў дарогі, па якіх імянулася выратавацца грамадзянскае насельніцтва.

ПАЎДНОВЫ ФРОНТ

Згодна паведамлення агенства Эспань, рэспубліканская армія, якая дзейнічае ў Стрэматуре, мець 23 чэрвеня значны поспех. Пасля жорсткага бою рэспубліканцы удалося заняць вёску Гранха дэ Торрероаса (на захад ад Пеньярол) і Кастанья дэ Аргальяс (на поўнач ад Гранха дэ Торрероаса). Гэтыя аперцыі рэспубліканскай арміі ажыццяўлялі пры актыўным падтрыманні сваёй авіяцыі і артылерыі.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

Як паведамляе агенства Эспань, 23 чэрвеня імяжнікі імянуліся атакавалі пазіцыі рэспубліканцаў у вадкінай Сьеры Педрыеры (у Пірэнейскіх гарах). Імяжнікі прававалі вярнуць пазіцыі, страчаныя імяніцаў. Рэспубліканцы адбілі атакі імяжнікаў і прымуцілі іх вярнуцца ў зыходнае становішча.

РЭАГАНІЗАЦЫЯ БАСКАІ НАРОДНАІ АРМІІ

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 25 чэрвеня. (БЕЛТА). Урад краіны баскаў паведамляе, што баскаская народная армія рэаганізавана і ўзмацненыя тэмамі праціўніц фартыфікацыяныя работы. Заводы і майстэрні працуюць круглы суткі. Сабяравана насельніцтва, у тым ліку 400 тысяч

бжанцаў, праходзіць нармальна. Камандуючы паўночнай рэспубліканскай арміі звярнуўся да войск з прававай, заклікаючы іх аказаць энергічнае супраціўленне імяжнікам і забяспечыць перамогу над фашызмам.

ПРАВАН ПЕРАГАВОРАЎ ЧАТЫРОХ ДЗЯРЖАЎ

Пасля бомбардыроўкі Альмерыі, каля Германія і Італія вынілі з Камітэта па неўмяшанню, англійская дыпламатыя скарыстаў ўсе свае таленты на тое, каб супраціўляцца «спарыўдзых і змяжжаннях», каб уварушыць Германія і Італія вярнуцца ў Камітэт чатырох дзяржаў. Пачаліся перагаворы 4-х дзяржаў (Францыі, Англіі, Германія і Італія), для таго, каб вырашала вынік мери, якія-б супакойлі агрэсара, якія фактычна садзейнічалі-б фашысцкай інтэрвенцыі ў Іспаніі.

Алімпіада з такіх мерапрыемстваў з'явілася кансультацыя 4-х морскіх дзяржаў: Італія, Францыя, Вялікабрытанія і ЗША, аб марах, якія трэба прыняць у выпадку нападу на востравае судно адной з гэтых дзяржаў.

Згадзіўшыся на кансультацыю, падісаўшы пагадненне аб гарантыях, Германія і Італія пакінулі за сабой свабоду дзейнасці ў выпадку нападу на іх судны.

У апошні час Германія сфармулявала новы ішлент, каб прымуціць Францыю і Англію прыняць яе прапановы. Такім справакаваным ішлентам з'явілася міфічны напад нейкіх паводных лодак на германскі крэйсер «Лейтцэ». Германія звярнулася да трох імяжніц дзяржаў з патрабаваннем абароны ад «нападу» з боку рэспубліканскай Іспаніі.

Ханя ні чым не было даказана, што на крэйсер напад іспанскія паводныя лодкі, тым не менш Германія разам з Італіяй патрабавалі, каб былі прыняты неадкладна рашэнні супроць Іспанскай рэспублікі. 4 дзяржавы павінны патрабавалі ад рэспубліканскага ўрада прабаўчыцца з гарантыямі на будучы. Флоты 4-х дзяржаў павінны наладзіць морскую дэманстрацыю ў іспанскіх тэрытарыяльных водах ля Вален-

сіі і ўстанавіць блакаду іспанскіх портаў. Напачатку інтэрвенцыя дайшла да таго, што яны высулі прапанову фашысцкім і імяжніцкім судам і іспанскага флота.

Германія і Італія патрабавалі ад Англіі і Францыі разам з імі пачаць інтэрвенцыю ў Іспаніі.

Пры гэбй сваёй уступнасці, англійскі ўрад не мог заапіцца на пачатку патрабаванне фашысцкай Германія. Спробы Францыі і Англіі пераканаць Германія, прымуціць яе іці па каміранце не ўдзячыцца поспехам. Перагаворы 4-х дзяржаў былі сарваны.

Германія, каб настаць на сваім, агіянула нават паслужы свайго міністра замежных спраў Нейрата ў Лондан. Германія і Італія канчаткова азмаліліся ад ўдзелу ў сістэме кантролю іспанскіх берагоў, яны вярнулі сабе поўную свабоду дзейнасці ў Іспаніі.

Германская эскадра накіравалася ў Міжземнае мора. Фашысцкія дзяржавы рыхтуюць новы адкрыты напад на рэспубліканскую Іспанію.

ЛОНДАН (сталіца Англіі), 24 чэрвеня (БЕЛТА). Згодна вестак кансерватыўнай газеты «Дэйлі тэлеграф», наступныя германскія ваенныя караблі знаходзяцца зараз у іспанскіх водах: бранялопец «Алірал Шэер», крэйсер «Белья», «Карысрудэр», Нюрнберг і «Лейтцэ», штыр эскадранных мінапосаў, адзін ваенны транспарт і тры ці чатыры паводныя лодкі.

У СМАЛЯВІЦКІМ РАЁНЕ ЗАЦЯГВАЕЦА ПРАПОЛКА ЗЕРНАВЫХ

Ліста ўжо наліваецца. Высокае, у рост чалавека, сцябло, доўгі колас абцяжваючы ўраджай. Здавальняючыя віды на ўраджай паказваюць і пасевы яравых культур — ячмень, пшаніца, бульба.

Догады пасеваў, сучасная і добра-якасная праполка вырашае далейшы дас ураджай. Ад гэтага залежыць і сучаснае выкананне абавязанстваў перад дзяржавай, узначле вагі калгаснага працягу, рост калгаснай жэмнасці.

Як-жа ў Смалявіцкім раёне даглядаюць пасевы?

На 20 чэрвеня па раёну план праполкі яравых культур выканана на 59,7 проц. Ізны на 91,5 адзітх на 66,1 проц. Астаюцца калгасы Верхнянскага сельсавета — «Добрая воля», «Новае жыццё», «Аб'яднанне», «Чырвоны Кастрычнік», «Савецкая Беларусь» і «Х'васці Саветаў».

Сурэпка, лебада, жыццё і іншыя пуста-зелье агульнае пасевы. Праполка-ж праходзіць саба.

Па тэлефону, поштай у сельсаветы, калгасы лічын паіражэнні ад раённых арганізацый, катэгорычных патрабаванні «Узяць томы», «арганізаваць працу», «пакачыць з базейнашчу» і т. з. А высветліць сапраўдныя прычыны з'яўляюцца праполкі ніхто не пакапапаўся.

На самой справе прычыны марудлага ходу праполкі больш глыбокія, чым дума-валі некаторыя кіраўнікі раёна. Мы зумам-важылі, што ва многіх калгасах жанчыны амаль не выходзяць на праполку, ся-дзяць на прысадыбных участках і пра-польваюць уласныя пасевы. Аказалася,

што ў калгасах Забалонскага сельсавета пры выдзелены прысадыбных участках калгас-нікамі, паўшар'я ўсе нормы, прадуцтва-ліныя стотатам сельгасгаспадарчай арміі. Заместь максімальнай нормы 0,60 гектара прысадыбных участкаў вызначены на гекта-ру і больш. Карыстаючыся баскаліташчу кіраўнікоў калгасаў, зямлю пад прыса-дыбныя участкі захватвалі без дазволу і без мери. Міхайлы Адам, Адамчык Ан-тон, Ільмені Мікалай, Каржэўскі Іосіф за-халілі па гектары і больш зямлі. І пачер, у гарачую пару, дарослыя члены сям'і, апрача мужчына, працуюць на сваіх участ-ках, у страту калгаснай гаспадары.

У большасці калгасаў яслі і палыогкі не адкрыты. З гэтай прычыны ў калгасе імя Малацова на работу выхадзіць толькі 30—40 жанчына, а маглі-б выхадзіць 80—90.

Работы на праполцы не арганізаваны. Рэдка дас створаны пастаянныя звыны па праполцы, за якімі былі-б замапованы па-стаянныя участкі пасеваў. Ніхто не ўваж-ваецца індывідуальна зведзішчына, учот працы пастаўлен называюць хронна. У кал-гасе «Колас» прапуючыя кішкі калгас-нікаў даяжыць у канцыларыі. Па 12—13 дзён у іх не запісваюцца выправаваемы калгаснікамі працані.

Іхасць праполкі ў калгасе імя Мала-цова, «Энергія», «Чырвоны маяк», «Ко-лас» і іншых вельмі нізка. Пасля по-полкі многа травы астаецца на пасевах.

Раіва (агагчык Савіці) неапертыў-на кіруе праполкай. У раёне 10 аграно-маў, практычна-ж дапамогу ад іх у кал-гасах мала адчуваюць.

З. МАТУЗАУ.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА КОНЕГАДОЎЛІ

Німа патрэбы каказаць, якое вялікае значэнне ў развіцці конегадоўлі мае сучаснае прывядзенне адуцы. Аднак, павод-ле зводкі НКЗБ, на 20 чэрвеня план па-крыцця конекатэгад выканана толькі на 55,3 проц. У Сурэжскім раёне план вы-канан на 28,7 проц.; у Магілёўскім — 43,4, у Ваўчанскім — 35, у Ветрыцкім — 44,3, у Сіроцінскім — 47,4 проц.

Замельны аддзел некаторых раёнаў (Жлобы, Парычы, Гаус) абмежавалі скадзненне плану адуцы. На месцы-х хомам гэтай работы ніхто не пікаваці. Згучныя пункты не забяспечаны ветэры-нарна-зоотэхнічным абстаўленнем.

Контррэвалюцыйныя элементы, якія ару-ваці ў сістэме Наркамзема, німаля піка-віці конегадоўлі. Яны імянуліся, у пачат-насі, вывезлі са стору пемляных вытвор-нікаў (Гаралок, Чацэрск, Перахоўка). Але і пачер вораг за капыта ішце не вык-рыты, вынікі шпідыўства ішце не ліквідаваны.

Трэба лад самаг злучыць янон варвар-скі атноснас да вытворнікаў. А такіх фактаў ішце німаля. У многіх калгасах Ваўчанскага, Васіковіцкага, Бабруйска-

га, Савіцкага і іншых раёнаў жэбары-вы-творнікі не забяспечаны нармальным до-гадкам; ішце часам скарыстаючыся ста-ршынскі калгасаў длі асабістых раз'ездаў.

Зусім мала увагі надаюць замельны ад-дзел скарыстанню пемляных вытворні-каў. Ніхто суп'яна не кіруе выкананнем плана шпугнага абсемяненія конекатэ-гад. Дрэна пастаўлен учот злучкі. Раізама-жельны механіка шпугаючы весткі сель-саветаў, а Наркамзем — весткі раізама-аддзелаў.

Многа выключна карыснага часу для прывядзення адуцы кампанія ішчучана. А гэта тым больш абавязвае замельны органы, зоветарынарныя работнікі, кі-раўніцтва калгасаў, максімальна выкар-стаць самы бліжэйшы час. Усё павінна быць зроблена для пакрыцця матэрыя-лапаў, хлі даштага выкарыстання вы-творнікаў, асабліва пемляных.

Трэба і самы бліжэйшы дні навесці парадка на пунктах шпугнага абсемяне-ня.

ШЛЯФЕР.

МАЙСТРЫ КАМБ'ЯЙНАВІ УБОРКІ

Учора ў Наркамземе БССР абвешчана на-рада знатых камбайнераў і механікаў МТС па камбайну. Лепшыя камбайнеры Со-вецкай Беларусі тав. Лойка Фёлар з Ста-робінскай МТС тав. Ермалкевіч Міхаіл — Путьцкай МТС і тав. Шумскі Канстан-цін — Дзяржыцкай МТС расказа-лі аб сваім вопыце работы.

Летас за ўборачым сезон камбайнер Лойка на паўночным камбайне выправаў 256 гектар, Ермалкевіч — 212 гектар і

Шумскі — 154 гектары пры норме 80 гектар. Сябра Ермалкевіч і Шумскі бу-дучы прапавалі на паўднёвых камбайнах, на якіх абавязаліся ўбраць за сезон на 450 гектар.

За высокую норму выработкі Наркам-зема ССР прысвоіў тт. Лойка, Ермал-кевіч і Шумскаму званне майстроў кам-байнавай уборкі. Нарком земляробства БССР тав. Івашкоў уручыў ім значкі і грашовыя прэміі.



Дзеці лепш М з адуцковай фабрыкі імя Кагановіча — у садзе. НА ЗДЫМКУ (злева направа): Рэня Куцэвіч, Ала Скабло і Нала Богат. Фото Леонава (БСФ).

ТЭАТР

«БАНКІР»

Украінскі сталіскі драматычны тэатр пачаў свае гастролы ў Менску а спектаклі «Банкір». Тэма «Банкіра» ў аспячэй ступені пераклікаецца з тэмай п'есы «Платон Крэчэт».

Паказ герою нашай краіны, савецкага патрыятызма, жшчэрадастай, ішчасвай савецкай моладзі, імяненне стварыць пем-лі лірычны вобраз большыніка ў драма-тургі Карнейчука займае цэнтральнае месца. Длі п'ес Карнейчука, і ў прыватнасці длі «Банкіра», характэрны індывідуаль-на длі мовы герою, акрэслены украінскі ка-ларыт мовы даштэй герою, глыбокі ліры-зм, які часта, на жаль, пераходзіць у сатнітаментальнасць.

Чагоўска маер драматургічна пемля да сабе адчуваць у такіх п'есах, як «Платон Крэчэт» і «Банкір».

Смужа, заложаны ў каналізаванай сямейнай драме, разгортваецца каліфікат пэмль бачкам і даштэй, скарыстаны Кар-нейчуком у «Банкіра» для разгортвання каліфіката бачкі — дырэктара банка Ра-мана Круцын з даштэй Чайкай, Чай-кі з малай Таітой, Чайкі з мужам Ан-дрэем і т. д. Карнейчук стварыў рал іш-чавых каларытных вобразаў: савецкага банкіра Круцын, які сцвятае большынік-чэра адуцы і вадкія чалавечыя пем-ляны, вобраз старшын калгаса Бештан-на, які вырас у куцце і жэбарстве пад прыгнетым экспалататараў, агар прм савецкай уладзе ўзяты як чалавек і пера-вядзены пралетарскай рэвалюцыяй, воб-раз савецкіх мужчына, жшчэрадастай даштэй Чайкі і Таіты, каларытныя фігуры фінансіста Шапіра і фінансіста Ступы.

Тэма савецкага патрыятызма ў «Банкі-ра» зніжыла сваё адлюстраванне ў іш-чавых даштэй фінансіста Шапіра і фінансіста Ступы, сцвятаючы савецкага работніка, у падпарадкаванні Круцын савецкага пачуці абавязан большыніка і савецкага грамадзяніна.

П'еса «Банкір» бясспрэчна ніжэйшая па якасці за «Платон Крэчэт». Гэта ў пем-чур чару знаходзіць сваё адлюстраванне ў шпугна длі савецкай сапраўднасці калі-фіката пэмль Таітой і Чайкай — матвай, якая, пакінуўшы даштэй даштэй, пры-сутствуючы ўжо з дарослай даштэй чамусці задоўва ад яе, што яна матка. Імяненне Карнейчука да тавай меладрамы значна зніжыла партыс п'есы. Таксама зніжваю-ць і элементы шпугнага «бодрыства», пі-кара агульнага не маючага са адаровай савецкай рэспублікі.

Вельмі сур'яным, прыгнупавым пем-лячом «Банкіра» з'явіцца па сутнасці

«сінце» праблемы абстрактнай класавай барацьбы, якая абвешчана ў краіне, ад-сутнасць паказу палітных атак ворагаў на краіну сацыялізма. У п'есе німа шпугнага адуцы адуцы, амазавачныя цемняны бачкі пэмль пемль.

Пастаўленчыя спектаклі заслужаны ар-тыст УССР Васілько, які і мастак Ауча-рэнка сакантэнтравалі ўвагу на раскрыціі лірычна-сатнітаментальнай лініі п'есы і па-рыскай вобразаў, на раскрыціі лірычна-украінскага фальклора, пемлява, адуцы пэмль і глыбока-эмацыянальнай народнай пэмль, даштэй амазавачны на народных ін-струментах і хорам студыйнай моладзі тэатра.

У спектаклі бясспрэчна бач акцёрскія ўмення, што сцвятаць пра пачуццвы даштэй адуцы і тэатра. Гэта ў першую чару адуцы даштэй артста Дабравольскага, які ўдмуціла і шчыра іграе Рамана Круцын, раскравачыць ў гэтым вобразе адуцы большыніка і даштэйна пемля ча-лавека.

Артыста Гакебуш, якая культурна ігра-е Таітой, даштэй меладраматычнай фальшы ў самай стуртуры вобраза, больш імяненна раскрыціць пэмль аду-цы Таіты — пачуці матэры і жонкі, ні-каваці ў баку сацыяльна-палітычнаю лі-нію вобраза — лінію жанчыны-большы-ніка. Пэмль у пэмль сатнітаментальнай афарбоўкі вобраза Чайкі артыста Іфі-мавіч.

Разумна адліжваючы кожную харак-тэрную даштэй, іграе даштэйна астрамо-на Івашкоў артыст Івашкоў. Артыст Смір-ноў, стрымана, пемль іграчы Шапіра, аду-цы ішчавыя танец «Фрэдэа» выканале парадыйна, ніправільна. У адной фам-бэ ішчавым пемль артыста іграе артста Ра-дзюска Таіты, даштэй Ступы. Набодзіла ішчав адліжваюць даштэй артыста Чай-кі ў ролі фінансіста Ступы.

Значнае увагу пемлянавага распра-ваісць пэмль масавых сцен, у якіх адуцы адуцы студыйны, моладзь, яшчэ слаба вадочава асномай сінцічнага мастацтва.

Спектакль «Банкір» паказвае пачу-цвы і тэатр даштэй акцёрскі ішчавы ўвагі беларускага савецкага тэатра.

М. МОДЛЬ.

Амазны радантар Д. В. ЮРКОУ.

Менскі педагогічны інстытут імя А. М. Горькага абвешчае ПРЫЁМ

на інстытутныя факультэты гістарычнай, географічнай, літаратурнай і мовы, даштэй, амазавачны моў — імяненне, англійскае і французскае аду-кацы і на ішчавую і пэмль пэмль секцыі літаратурнага і гістары-чнага факультэтаў.

ДЗЯРЖЫЦКІ РАЙОННЫ РАДКАЦЫ «ЗВЯЗДА»
1-шы КЛІНІЧНЫ ГАРАДОК НАБІРАЕ: АКУШЭРАН, МЕДЫСЦЭР, САНІТАРАК.
Звартацца: Барысаўскі тракт, 60-а, у дырэкцыю.

Інстытут масавага завочнага навування партактыва пры ЦК КП(б)Б

Інстытут масавага завочнага навування партактыва пры ЦК ВКП(б) 27 чэрвеня ў 18 г. 30 м. праз радыёстанцыю імя Комінтерна перадае ЦК ВКП(б) на тэму: «АБ НЕКАТОРЫХ МЕТАДАХ ВАРЖАНА РАБОТЫ».

УСІМ САМАДЗЕЙНЫМ МАСТАКАМ БССР
ДОМ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ БССР
паведамляе, што пачаўся ПРЫЁМ работ на ўСЕБЕЛАРУСКУЮ І УСЕСАЮЗНУЮ ВЫСТАЎКУ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ

БАРЫСАУСКІ РАБФАК
Беларускага лесатэхнічнага інстытута сістэмы Наркомлес СССР
абвешчае НАБОР
на 1937-38 навучальны год на ўсе курсы рабфака.